

ЗА ВОЛЬНУЮ НЕЗАЛЕЖНУЮ БЕЛАРУСЬ!

# ПАГОНЯ

№9(11) · ВЕРАСЕНЬ · 1990

ЛЕПЕЛЬСКАЯ НЕЗАЛЕЖНАЯ ГАЗЭТА


ВЫДАЕЦЦА З КАСТРЫЧНІКА 1989 («ПРАМЕНЬ»-«ПАГОНЯ»)

Убесь я не пісю,  
пістлінім Франт  
наімігшае зь мене

запеўніць мой прасыт,  
пакуль Пагоні меч  
зісціць на Войстрові Ермле

І будзілсе нам  
бел-чырвона-белы  
съцяг  
Уладзіка

## БЕЛ-ЧЫРВОСНА-БЕЛЫЯ БАТАЛІЯ «ВОЖЫК». Д.КАЛАДЗІНСКІ, М.ПАУЛАЎ (ТЭМА).



### Зь АЗЁНЫКУ ПРАВІНЦЫЙНАГА НЕФАРМАЛА

24.01.90. Уладзімер за першы прынесьці на Лепель-  
скім кірмаше скончылі філіялы нац гарадзкую юс-  
крайнюю інт час прынесьціння першімі арганізатарамі міты-  
нгу ўзвысілі бел-чырвона-белы съцяг—незалежны  
ніцтвінікі прынесьці на гісторычнім подзе-  
мніку "Нац спілкінікія беларускасці" на зямлі бе-  
ларускай.

25.01.90. Адміністрацыйная камсія пры гарыканкама-  
ле са в. Берестынне на мітынгу бел-чырвона-белы  
съцяга арганізатараў мітынгу сно-  
брн від Уладзімера Шушкевіча ды незалежнага нефар-  
мала Анатоля Мальчэўскага на 50 рублёў кожнага.  
Анатоль Мальчэўскі тут же падаў заяву у раённы  
суд на нязправільнае раённыя наменклатурае ка-  
місіі.

25.06.90. Такую ж заяву падаў Уладзімер Шушкевіч,  
акт толькі што звязаўся з чырвонага адначынку.

29.06.90. У судзе ўзбраўся разгляд справы спадара

Уладзімера. Слаганыя працартыніе гарыканкама-  
ле камсія скасаванае, паколькі было накладзе-  
нне на Шушкевіча нац час знаходжання яго ў чар-  
говы і адначынку. Лепельская Вандэя пераходзана!

15.07.90. Суд заслушаў справу спадара Анатоля. Ра-  
ённые адміністрацыі камсія пакінута бязъ-  
ье зім. Лепельская Вандэя перамагла.

25.07.90. Анатоль Мальчэўскі падаў заяву ў ваблас-  
ты суд да скіргаю на тэндэнцыйнае раённыя раён-  
ных суду. Спадар Анатоль III вітебская Вандэя пе-  
рываю? Нічюю адміністрація небразумее, што прыйдзе час  
халі прыміціцца трошыць ацказ за сёньняшнія злачы-  
нініе раённыя за ўгоду імперскае кликі?

25.07.90. Уладзімер Шушкевіч съкіраваў ліст ад ле-  
пельскіх нацзяях вакол бел-чырвона-белага съцяга  
Уладзімеру Савет Беларусі.

Прашыт будзе.  
УЛАДЗІМЕР ШУШКЕВІЧ.

### БУДЗЕ І НА НАШАЕ ВУЛІЦЫ СЪВЯТА!

Святы штодзёнка перад будынкам Ураду, і што зья-  
вілася громам сярод яснага неба для нашае раённае  
адміністрації, якая пакуль жыве прагнілымі дормамі  
і гаральна гадавалае даўнасьці.

13 ліпеня гэтага году ў Лепалі адбыўся суко-  
вих процэс, на якім разглядалася скарга токара за-  
воду шасіцарапі Анатоля Мальчэўскага на адмініс-  
трацыйную камсію пры гарыканкаме, якая 26 кра-

У Вірхоўны Савет Беларусі.  
Дзяяцтву Бянону Пазынку.

Макоўніц Бялон Ітаніслававіч!

Прашу Вас зачытаць мой зварот перад усімі це-  
нтурамі корпусам ды нерадаць яго ў сакратарычт.

Спіцыні дэпутаты!

Хэбей звярнуце вашую ўвагу на тое, што ви

свойка пітрапавала яго 50 рубліц штрафу за вынік рэспублікі на перацьвіарчым міністру 14 красавікі бел-чырвоно-белага сцягіга. Суд пакінуў ратоніна кампага бясь зъянни.

Спайдер Малышчукі падаў заяву ў вабласны суд. Аднак упэчненасці німа, што і там цвяроза асноўны ход падзеяў на Беларусі ды непэўбеную хуткую разаблітальню народнае сімволікі.

Пазаканы народны абранык! Дакуль жа кансерватычная партыянае біракратыя будзе беспака-

рона таптаць нашу гісторычную спадчыну, гэтых саміх яшчэ болей дэскрыдыўваючы сябе ў вачох народу?

Прашу вашага ўмішаныня ў гэтую брудную новук "зітэбскую справу". Больш нам німа дзе шукаць справядліваасць!

20 ліпеня 1990 году.

З павагай УЛАДЗІМЕР ШУЛКЕВІЧ,  
СТАРЫ ЛІСЬЛІТЧАР  
ЗАВОДУ ШАСЦЕРАНЬ.

# БАРЫС ЕЛЬЦЫН КАМУНІЗМ ДЛЯ ВЫБРАНЫХ

ВЫ ЧЫТАЕЦЕ РАЗДЗЕЛ З КНІЖКІ «СПОВЕДЬ НА ЗАДАДЗЕНУЮ ТЭМУ»

1

Апарат ЦК функцыянуе, даючи ўсёй краіне каманды ды ўказаны. Але сам апарат тут ні при чым, праста менавіта такім—падлізлівым ды паслужымі—ён патребен вярхуши партыі. "Самастойны ды незалежны інструктар ЦК КПСС"—такое спалучэнне слоў язык нават вымавіць ня можа.

Лісьлівасць ды паслужынства аплюкова ўсе дзяржавам, съпецлякарнім, чудоўнаю "декоўкам" стаўлюючы ды таким жа вишнім сталом замоваў, "крамеўкам", транспортам. І чым вышэй узынілаеся паслужывавае лесьвіці, тым больш даброт щоёе акружанае, тым больш ды кріўдней іх траціць, тым больш паслужынны ды выкананы робіцца. Усё прадумана. Загсектарам ія мае асадістае мышыны, але мае права замаўліць не толькі ці для інструктараў. На месцы загадчыка ахвярзелам ужо мае замацаваную "Волту", у загадчыка "Волга" лепей, са съпецсувязью.

А калі ти ўжо забраўся на верхавіну піраміды партыйнай інженіятуры, тут ўсё—камунізм настай! Гавяжэшы, чы то зусім іх трэба сусветнісці сіватаюці, наўшчайшае працукаўнінасці працы ды ўсеагульнае гармоніі. Ен нацкам можа быць набудаваны ў асобна ўзятае краіне ды асобна ўзятых людзей.

Пра камунізм—гэта я не утрырую, гэта ні пра ста вэорас ці перабольшванье. Ўспоўнім асноўны прынцып съветлагі камуністичнага будучыні: "Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбнасцях". Тут ўсё менавіта так. Пра здольнасці я ўжо гаварыў, іх, на жаль, ні надта шмат, затое пагреонасці!.. Патробнасці такія вялікія, што сінтрацыя камунізму удалося набудаваць для двух дзесяткіў чалавек.

Камунізм стварае дзесяткі раздзеленых КДБ. Ўсемагутнае ўпраўленыне, якое можа ўсё, і ўсіх партыйнага кіраўніка знаходзіцца пад яго ніжнімі вокаі, любая прыкладаць выконваюча. Да-ча за зямлю агароджа на Масква-раце з'яўляючыся тэрыторыю, з садам, спартыўнымі ды шашыравальнімі шылоўкамі, з аховай пад кожным вакон ды з сігналізацыяй. Нават на магістралі кандыдата ў члены Палітбюро—тры повары, тры афіціянты, пакашука, садоўнік са сваім штатам. І, жонка, уся сям'я, звычыльна ўсі рабіць сваімі рукамі, ні ведалі куды сябе дзесяць—тут гэтая, так сказаць, самадзеяннасць не даласкалася. Дэюна, што гэтая раскошна не стварала зручнасці ды камфорту. Якую цешыню! Чутры хнілога памішканыя можа стварыць мармур?

З кімосьці проста сустракацца, контактаваць было амаль немагчыма. Калі ёдзеш у кіно, тэатр, музей, у любое грамадзкое месца, туды спачатку сікіроўваеща цалы нарад, усе правярае, ачаплюе, і толькі потым можаш звязацца сам. А кіназала ёсьць праца на дачы, кожную пятніцу, суботу, нядзею сінсцэльна звязацца кінамеханік з наборам фільмаў.

Ладыжына—самая сучасная, усе аўсталіваныне імпартнае. па апошняму слову кэвукі ды тэхнікі. Палаты—вялізныя апартаменты, і зноў вакол раскошна: сэрвізы, крышталь, кілемы, лістры, А лекары, бялечні ацказлісці, па адным нічога не рашаюць. Абавязкова звяграе ўсю кансілью, зь пяці, дзесяці, а то і больш высокачарліўшчаваных съпецшчыда-

таў. У Свярдлоўску мяне назіраў адзін лекар: Тамара Паўлаўна Курушына, тэрапеўт, ведала мяне да сканала, у любой сітуацыі дакладца ставіла цыагназ, сама рашала, як паступіць, калі з'яўляўся галаўны баль, недамаганье, прастуда, слабасць.

Да гэтых безадказных хансільмоў у Чашвертых упраўленыні адносіўся зь вялікай падзюронасцю. Калі я пераїшоў у звычайну рабочую паміклину, у мене ўвогуле перастала балець галава, стаў ацчуваць сябе значна лепш. Ужо некалькі месеці не звязаўся да лекараў. Магчыма, гэта су падзенінне, але надта сымбіличнае. А калі ти—у Палітбюро, то заманаваш за табор лекар абавязаны штодзённа аглядаць іх, але над тым, які Ѹможлаў меч, вісіць ахсунасць прафесійнае, чалавечавае свабоды.

2.

"Крамліўская пайка" аплочваеца паловай як кошту, а ўважаюці туци самія аборончы харчы. Усяго съпецшчыда рознае катэгорыі ў Маскве харысталіся 40 тысячай чалавекаў. Сакіны ГУМу съпецшчыльна прызначаныя для вышэйшай эліты, а контынгент начальнікаў криху ніжэй—ужо іншыя съпецшчыльныя, але надта сымбіличнае. А калі ти—у Палітбюро, то заманаваш за табор лекар абавязаны штодзённа аглядаць іх, але над тым, які Ѹможлаў меч, вісіць ахсунасць прафесійнае, чалавечавае свабоды.

Адначынак—і выиграй любое месца на поўдні, съпецшчыда абавязковы знойдзецца. Астатні час дачы пуставали. Есьць і іншыя магчымасці для адпачынку, паколькі апача звычайнага летніга водліпску існуе яшчэ адзін—зімовы—два тыдні. Есьць чудоўныя спартовыя збудаваныні, але толькі для съпецшчытоўкі, съпецшчыліні, съпецшчыарні, съпецшчыдліні, съпецшчылуга... Якое слова! Пачынаецца, разуменьне "съпец"—съпецшчыліст, асабліва нацараны. Іншыя быху падказаў, іншыя тысячи цы тысячи малістроўкі, якія самаўды былі съпішамі. А цяпер гэтае слова—"съпец"—мае асаблівы сенс, усім чым добра зразумелы. Тут самы выдатны харч, якія гатуюцца ў съпецшчыках і праходзяць асаблівую меценатскую праверку, лекі, якія маюць некалькі ўпаковак ды некалькі подпісаў лекараў,—толькі такія "правераныя" лекі і могуць быць применены. Цы ці мала такіх "съпец" у саміх, здавалася б, на значных прафесіях, выпеччаных системай?

Адначынак—і выиграй любое месца на поўдні, съпецшчыда абавязковы знойдзецца. Астатні час дачы пуставали. Есьць і іншыя магчымасці для адпачынку, паколькі апача звычайнага летніга водліпску існуе яшчэ адзін—зімовы—два тыдні. Есьць чудоўныя спартовыя збудаваныні, але толькі для съпецшчыльна, напрыклад, на Вераб'ёвых гарах—корты, закрытыя ды адкрытыя, вялікі басейн, саўна.

Паезды персанальным самалётам. Імяніць Ту-134—у ім сакратар ЦК, канцыдат у члены ЦК член Палітбюро, Адзін. Поісач толькі некалькі чалавекаў аховы, ды аблугаўшасць персанал.

Тут забаўна тое, што нічога ім самім не належыць. Усё самае выдатнае, самае лепшае—дачы, пайки, адгароджанае ад усіх мора—налётныя сістэмы. І яна як дала, так і адабраць можа. Ідэя, па сутнасці сваёй, геніяльная. Існуе неўкі чалавек—Іваноў ці Пятроў, няўжна,—расце па слумбове лесьвіцы, і сістэма выдае яму спачатку адзін узровень съпецшчыботаў, узняўшися вышэй—ужо іншы, і чым вышэй ён расце, тым больш съпецшчыльных радасцяў жыцця звалывающа на яго. І вось Іваноў прасякаеца думкаю, што ён асоба значная. Есьць тое, аб чым іншыя толькі марыю, адначынава там, куды астатніх і да шлюту не падпускаюць. І не разумее дурні Іваноў, што не яго так адабраўчы, а месца, якое ён займае. І калі ён раптам ія будзе вераці праудаю служыць сістэме, змагацца за яе, на месцы Іванова звязыца Пятроў ці хто ўго-

дна іны. Нішто чалавеку ў гэтае сістэмі не належыць. Сталін умудриўся атакіць гэты механизам да такое дасканаласці, што нават жонкі яго напіечнікаў не належылі ім самім, яны таксама належылі сістэме. І сістэма магла адабраць жонак, як адабрала ў Калгінна, Молатава, ды яны нават пікнуць баяліся.

Ціпер, канешне, часы зьмяніліся, але сутнасць засталася. Таксама нейкі шырокі асартымент даброў выдатноўшчыца менсцу, якое хтосьці замае, але на кожнае даброце, начынчы ад мяккага крэала з жорсткім нумарным знакам цы заканчваючы дэфектным лекамі са штампікам Чачвертага упраўлення,—пячатка сістэмы. Каб чалавек, які падаравашаму шрубку, не забываўся, каму на самай справе ўсё гэтае належыць.

### 3.

Але працягну свой аповяд аб п'яготах. Пры кожным з сакратароў ЦК, члене ці кандыдате ў члены Палотсюро існуе старыя групы аховы, ён жа даручнік, арганізатор. Майго старшага, уважлівага чалавека, звалі Еры Федараўіч. Адзін з асноўных яго адбязвікаў як раз і заключае ў тым, каб арганізація выкананыне любых поосьбай сваіго... ледзь бы не сказаў "пані",—сваіго паданічнага.

Трэба новы кастом спраўіць—каль ласка: роўна ў прызначаны час у кабінцы раздасца стук, кравец у паког абытрае цябе сантиметрам, на наступны дзень зазірне на прамерку, і—щудоўні касцюм гатовы.

Есьць неабходнасць у падарунку для жонкі на 8 сакавіка. Таксама проблемаў німа: прынясці каталог з целым наборам варыянтаў, які задаволіць любы, нават самы рабінаваны жоночы густ—выбрай! Увогула, да сем'і алюстры паважливія, Адвекі жонку на працу, з іраны, цяжцей на дачу, з дачы—для гэтых метаў служыць замашаваная "Волга" з кіроўцамі, якія працуць пазыменна, і з прэстыжнымі нумарамі. "СІЛ", само сабою, належыць бэцьку сімейства.

Забаўна, што ўся гэтая цынічная па сутнасці сістэма раптою дае збоі ў адносінках да родных гелаві сямейнага клану. Напрыклад, калі ахова праўніца інструктаж з жонкаю цы дзеўні, чо зацірабавана, каб яны не давалі мне гародніну ды садавину з базару, паколькі харчы могуць быць агручаны. І калі цацка нісцімела спіталі, не южна есьці тым, што адказаў: "Вам можна, а яму нельга". Гэта значае: ви—груціцеся, а ён—святой...

Ласкоўні вітчайна спыніша, калі па вуліцах гораду, шастаючы шынамі, на влікое пуштасці праносішь ўрацавыя "СІЛ". Спыніша не зь вялікіх павагі да сяячых у машыне, а таму, што відоўніча гэтае сапрэфранічнае ўрачальнае. "СІЛ" не пасылаў яшчэ выехаць за браму, а ўсе па ўсяму маршуру руку асвяшчайца пасты "ДАІ". Усюды дае ща звілене съяцло, машына імчыць без супінкі, кутне, прыемна. Бачна, высокія партыйныя кіраўнікі забыліся, што іхнудзі тэхнічны разуменны, як "затор", съветлабор ды чырвонае съяцло.

Члену Палітбюро на ўсімі шынху! Машына суправаджэння, "Волга". Калі на мой адрас наступіла некалькі паліцікініяў з нагрозамі, мне таксама выпізелілі танку "Волту". Я запатрабаваў, каб яе прибрали, ашак атрымаў адказ, што пытаньні майды бяспакі—не мая кампетэнцыя. Так што нейкі час забіць мне было зусім немагчыма. Наўкола была ахова. На щасце, хутка дацатковую ахову зьнялі.

"СІЛ" побач са мною кругласутачна. Дзе б я ні знаходзіўся, машына са съпецсувязью заўсёды тут жа. Калі прыехаў начаваць на дачу, кіровец размышчаеца ў съпічальніне хаце, каб у любы момант можна было выехаць.

### 4.

Пра дачу—асобы аповяд. Да мяне яна належыла Гарбачову, ён пераехаў на іншую, энту пабудаваную для яго.

Калі я пад"ахаў да дачы ў першы раз, ля ўходу мяне сустрэў стары варти, ён пазнаёміў з аблугаю—поварамі, пакачукамі, аховою, садоўнікам і г.д. Затым начаўся адход. Ужо звонку дача забівала сваімі вялізнымі памерамі. Увайшлі ў хату—хол метраў піцьцезеят з камінам, мафорнур, паркет, кілемі, лосці, багатая мэбля. Іздам далей. Адзін пакой, другі, трэці, чацверты, у кожны—

каляровы тэлевізор, тут жа, на изнімішчаресе, вялізная вяранда са шкляной стольніцай, кіназала зь більшадам, у колыкасці прибраныя ды занесеныя забытага, абедная зала зь інейнімі стаючымі метрамі дзесяць даўнінё, за ім кухня, іслі камбінат харчавання з падземнай лядоўніцой. Узысьліся на другі паварх па приступках широкае лесьвіцы. Энту вялізны хол з камінам, зь яго выхад у салонікі—стаяць шэллонги, креоль-качалкі. Далей кабінет, спальня, яшчэ два пакоі, незразумела для чаго. Энту прыбраныя, ванныя. І усюды крystаль, старадаўнія ды мацернавыя лосці, кілемі, дубовы паркет і ўсё такое гэтае.

Калі мы закончылі адход, старши аховы радасна спытаў: "Ну, як?". Я штосьці незразумела пра мацерніту. Сям'я ж была проста ашаломлена ды прыччана.

Больш за ўсё забыла безсэнсічнасць усяго гэтага. Я зараз нават не кажу аб сацільнасці спраўдлівасці, расслаенныя грамадзтва, вялізнае розныці ва ўроўні жыцця. Гэта саю сабою зразумела. Але вось так—вось навошта? Навошта спатрэблілася так абсурдна реалізоўваць мару аб задавальнені ды ўласнае партыі—наменклатурнае величы? Такая колыкасць пакояў, прыбраныя ды тэлевізараў адначасова на патрэбна нікому, нават самому славутаму дзеячу сучаснасці!

А хто плошыць за ўсё гэтае? Плюцір Дзевятае упраўленіе КДБ. Чыкава, дарэчы, па якому вартыкулу съплюсаўшы гэтыя расходы? Барацьба са щычнай? Подкуп замежных грамадзян? Ці па больш романтычнаму вартыкулу, напрыклад, касычнай разведкай?..

Для правядзення адпачынку таксама быў багаты віоар: Пішунда, Гагры, Крым, Валдай, іншыя месцы. Старшаму аховы выдавалі, калі не памыліся, штосьці калі чатырох тысячай рублёў—гэта, так мовішь, на кішэнны расходы. Гэта значыць заробак на вініск можна не трапіць. На гэтых летніх дачах, калі тиях ж багацьце ды раскоша.

На мора падвозіць на машыне, хаце ац дачы да яго "бітва" п'яцьвесіе, яя болей. І, канешне, кроху сям, увогуле імкнуся неяк ускалануць, арганізоўваў велічыння каманды, мы з дачкою, майм пачоўнікамі ды кіроўцамі гулялі супраць аховы, яны хлопчыны маладцы, марутнікі, здаровчы, а мы ўсёдругі на часта выкравалі. Каражай, хоць неяк я імкнуся ў гэты камуністичны дыстыльваны аазіс унесці штосьці чалавечасці, бурлівае ды запальнае. Треба сумленна признаць—удавалася мне гэта зь вялікай цяжкасцю.

Марчыма я вынажу не бясспрэчнае меркаваньне, іншак чуваю, перадудова не забуксовала б нават при ўсіх тих памылках у тактыні, якія былі зроблены, калі о Гарбачоў асабістсце змог пераламаць сябе ў пітаньнях съпецдабротаў. Калі б сам адмоўгіцца ад зусім непатрэбных, але звычайных ды прыемных прывілейў. Калі б не пачаў будаваць для сябе хату на Ленінскіх гарах, новую дачу пад Маскоўю, перабудоўваць яшчэ юду дачу ў Пішундзе, а затым узводзіць новую, суперсучасную, пад Форстам. І у рэшце рэшт з пабасам казаць на Зьеўзідзе народных депутататаў, што ў яго увогуле німа асабістсце дачы. Як жа конвакціна гэта гучала, няўжо ён сам гэтага не разумеў? Ёсё малю б падсціці гінакш, бо не была б отрачана вера ѹшліцей ў авбешчаны лазунгі ды заклікі. Бязь веры немагчымы ніякі самия съветлікі, самы чисты пераўтварэнні. А калі лодзіг ведаць ды абураючэ сацільнае няроўнасці ды бацькі, што лідар нічога не працпрымае, каб выпраўіць безпредендентную экспрапрыяццю дабротаў вишчашо партыйнаю вярхушкую, выпарвающа апошнія кропелькі веры.

Чаму Гарбачоў ня змог гэтага зрабіць? Мне відаецца, таму віною ягоныя ўнутраныя якасці. Ен лібіць хныкі прыгожа, багата, камфортна. Яму дапамагае ў гэтых адносінках ягоная жонка. Яна, на хадзе, не заўважае, як уважліва ды прыдзірла сочыць за ёю мільёны савецкіх людзей, асабліва жанчын. Ей хочацца быць на вачах, гуляць прыметную ролю ў жыцці краіны. Напэўна ў сістым, багатым, зацаволеным грамадзтве гэта было б успрыята нармаліва ды натуральна, ды толькі ня ў нас, прынаесь, не зараз. Гэта таксама памылка Гарбачова: ён не ацчувае рэакцыі людзей.

Так, зрешты, адкуль ён можа яе адчуваць, калі прямое ды зваротнае сувязь з народам у яго ня—

# ПАГОНЯ №9(11)

на. Агоніім сустрыч з працуінкі—маскарад, кы і толькі некалькі чалавек стаць, размаўляюць з Гарбачовым, а вакол цэлі лячут ахову. А ўсёй гэтых, правераных, якія адлюстроўваюць народ, на съпесільных аўтобусах падвозілі. І заўсёдзі гэта —чамаюг. Іду штосьці какуш, а што, ён я чую ды чунь на хоча, кака штосьці сваё... Так, малонак ізвестны.

А "ЗІЛ" для хонкі? А ініцыятыва Гарбачова падвісіць заробак складу Палтсіро? Ёнцы аб усім гэтым неяк даведварца, скказаць нічога немагчыма. У мене щачы́ на працы вышынца па кавалку мыла на месцы, хапае зь мяккасью. Калі кашка па дзіве, па три гадзіны ходзіць па крамах ды я можа купіць самага элементарнага, каб накарміць сям'ю, нават яна—спакойная, урачнаважаная—зачынае нерававаща, нерававаща, хвалюваша.

Канешне, нікуды нашая наменклатура не дзене́ща, прыдзеца ён і аддаваць сваё дачы, і адказваць перад людзьмі за тое, што чапляліся рукамі, нагамі ды зубамі за сваё даброты. Ды зараз ужо пачынаюць яны плаціць па ракунках за сваё наменклатурную веліч: правалы партыйных ды савецкіх функцыянеру на выбарах—гэта якраз першы званочак. Яны вымушаны ўжо зараз рабіць закады на сустрац патрабаванням працуінкі. Аднак уступкі робяцца з такою мяккасью, з таким рыпам, ац дабротаў такія хочаща адмаўлянца, што ў ход ідуць лябоя хітрыкі, упрытыкі да прамога ашуканства, абы толькі праце гэты прытармазіць.

5.  
Абвяссы ѿ нацыяна Рынку, што спыняеца відача Харчовых пайкаў, съпесільная крама на вуліцы Граноўскага зачынена. Санрауды, зачынена, аднак пайкі як выдаваліся, так і выдаюцца, толькі чыпер іх разымеркаваны па сталах замоваў. Усё засталося па старому. Насучь кіруць партыйных ды савецкіх кірунку, міністэрстваў, акаадэмікаў, галоўных рэдактараў газетаў, іншых вялікіх начальнікаў секты, нагружаныя прысмакамі, складвацца ў багажнікі чорных аўтамабіляў ды адвозяць у Хаты да сваіх шаф.

Я пішу гэтыя рапкі, які ведаючи вынікаў працікамі на незаслужаным прывілеях ды ільготах. Я ведаю, што рапкі другі Звезд народных дэпутатаў, разглядаючы гэтыя штакі. Аднак думаю, больш такое бессаромнасці ня будзе. Ми ацізем, і, спадзяюся, назаўсім ад кастава-наменклатурнага способу разымеркавання дабротаў да цывілизаванага, дзе адзінна меркюю ўсіх матэрыяльных каштоўнасцей будзе зароблены рубель. Вёльмі спадзяюся на гэтае.

Калі за сьпінаю пра мене какуш, што адмоўся ад усіх прывілеяў—дачаў, пайкаў, съпесілікіў ці ішага—цэль падўярнасці, каб надгульчы пачуцьмі на тоўшчу, які прагне ўрачнілаўкі ды паграбуе, каб усе хмы адноўкава блага, я на гэтыя слова не звяртаю ўвагі ды не кроўку. Зразумела, што іх кака ды навошта. Аднак ёсьць людзі зусім рішні—мое сябры, саюзнікі, тыя, хто добра да мене адноўшы, яны таксама часам, асам-

бліва калі ўзынкае конкретнасць ситуаціі, напіну, напікляд: навошта вам стварылася адмаўленца ад Чальвертага ўрачнення? Дзё цікаві лені здаўвашъ/а я ў гэты момант якраз прастудзіўся, нічога нічым: ні антибіётыкаў, ні простага анальгіну, ні аскарбінкі?

Альбо вось зусім съвекая ситуация. Летам, калі ішла сезія, я пісаў гэту книжку ўрэчкай: то ўночку, прыноўшы з паселішчы, то на юніслях, увогуле, часу для нармалёвае, паўнагодзінне працы не хапала. У книгуні былі забешчаны ваканцы для дэпутатаў, і я рашыў упрытык заніца рукаўсам. У кабінцы гэта, натуральна, зрачнік пемагчыма—мільён проблемаў, дома—таксама, ац звянкоў не ўцяч, і я рашыў на пару тынцы наніць дачу пад масквой, там ужо мене ніхто ня знайдзе. І тут вымалчываеца, што у книгуні наніць дачу нельга, гэта можна зрабіць ранінко вясною. Пачынацца сутаргавы пошук: ўжо ня дачы, а любое маленкае хашнікі, дзе можна адасобіцца. Ваканцы кароткія, дарагая, комная квіліна. Тады я шмат наслухаўся палпроаку—вось, ви са сваёю справядлівасцю сацыяльнай і атрымалі па заслугах, нельга было ад дзяржаўнае дачы адмаўляцца, бо працаўнікі дзе, книжку б напісалі, потым і адмаўляліся колькі пажадалі... У рэшце рэшт, хатку мы ўсё ж знайшли. Галоўная вартасць, што вельмі далёка ад Масквы, калі двухсот кіламетраў. Прырода, вядома, выдатная—гігінгі, лес, грыбы. А што тичыцца ўсіх астатніх зручнасцяў—яны на двары. Вось у таких натуральных, жывых умовах нараджалася гэтая книжка.

Аднак, зрешты, я адкідліўся. І так, размова аб прывілеях. Безумоўна, хочацца есьці смачную здавровую ежу, хочацца, каб лекары да цябе былі лагодныя ды уважлівые, хочацца адпачынаць на выдатных пляжах і гэдак цалей. І цалком натуральна, адюбічніцца ад усіго гэтага, мая сям'я тут жа сутыкнулася з мноствам проблемаў, дакладна такіх жа, якія ўзынкаюць у мільёнах савецкіх сем'яў.

6.  
Увогуле, жынь, як жыве ўесь цывілізованы сьвет, вельмі хочацца. І таму ніколі не зразумея Гарбачова, які, я ўжо пісаў аб гэтых, на Зьеўзьдзе ганарліва заявіў, што ў яго нічога асабістае дачы. Чым тут ганарыла, чаты радавацца? Блага, што ня ма. Павінна быць у Генеральнага сакратара асабістая дача, набудаваная на гроши, заробленыя асабістую працаю, як у рабочага, пісменніка, інжынера, настаўніка... Але асабіста дзяржаўнай—гэта для іго лепш.

А пакуль гэтага німа, пакуль мы живем так бедна ды ўбога, я не могу есьці осятрыну ды заніцае яе чорнаю ікрою, не могу імчыць на машыне, минуючы съветлаўоры ды аўтамабілі, што шаракаюць ў бок, не могу глыткы ѹмартвія суперлекі, ведаць, што ў суседкі німа асыпрыну для дзіцяці. Таму што сорамна.

БАРЫС ЕЛЬЦИН.

"ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРА",

Мі, 1990.

## ВЫЗНАЧЫ СЯБЕ

Шмат апошнім часам сказана пра зыншчэнне помнікаў нашага гістарычнага мінулага. Яшчэ зусім нацыяна руйнаваліся культавыя будынкі, скульптурныя ды архітэктурныя группы, гарадзішчы, масавыя захаванні. Радасна ўсъведаміць, што сучаснікі зразумелі памілкі баяцкоў нашых. Аднак радасць гэта ня нацта шмат карысці. Нясе таму, што ўжо разбурана, ператворана ў склацкія памяшканні, ды гэти зараз без належнага дагляду. Не спыняемся пакуль мы аднаўляйцца загубленасці прамашкамі зусім недалёкіх папярэднікаў.

На леши лес напаткаў і мову беларускую. Шкрумталі яе як хемі вернія сталінскія служкі—тлельні, абы толькі была больш падобна на расейскую. І ўжо ў першій завяршэнні будаўніцтва "развитого соціализму" зусім забілі яе. Яшчэ б адзін крок, і адна з самабытных моў съвету лягло б у труну. Ды, на шчасціце, эмоція рэзала сорца слова нямілае ды чужое. Паўсталі съцяной яны супроць сеіншчыні Системы, прымусілі грамадзкасць звярнуць увагу на стан галоўнага скарбу Беларусіні. Аб'яўлена мова дзяржаўнай. Толькі ці нацта кинулася кіруючая вірчынка виконваць Закон аб мовах на Беларусі? Ды як чарапаха ў пагоню за съмеркі!

Апошнім дзесяцігодзінамі пыталі звязы разгарнула раму на-

## СВЯТАЯ МЕСА ў КАСЬЦЕЛ

16 ліпеня гэтага году ў касьцеле Святога Казимира адбылася Святая Меса, уцэл у якое ўзялі хрысціянэ-каталікі гораду Лепяло ды раёну—усёго калі 100 чалавек. Намаліца прышлі стады ды маладыя мужчыны ды жанчыны, быli і зь дзесяці. Службу праводзіў съвяттар з Польшчы—коёндз Станіслаў Тофель, якога суправаджала ў якасці перакладчыцы выкладчыца багаслоўскіх наўук у навучальных установах гораду Вільні Лізвінга Шчучко. Наколькі будынкі касьцёла, а дакладней—яго руины, яшчэ не перададзены каталікаам аўтчынне згодна решэнням гарызонтаму, Святая Меса праходзіла ў дамежніні памяшканні касьцёлу, іншэ пакуль разымяшчаліца кантора энергетику.

ступ на природу. Нішчунца паусодна лясы, нац вытъцдам торфараопрацовак ды асунчныя съцирающа з твару зямлі залишыя лугі, журравінавш балотч — незаменныя природныя регулявальникі ваданосных гаризонтаў. Перараблююща ў канаві альбо цілкам забівающа рэк. Калісьці кристальна чистая вазённая катлавіны ператвараюча ў зборнікі гноевай жижі, а ўгноеная водная расытннасць суцальным тоустым дываном засылае раней блакітныя зікатлівыя паверхні.

У пагоні за славутым Валам топчаша прырода ажо ѹнае заканада-уства. Берагі рэк узорвающа да самае стромы — праісцьці немагчыма. Нац каналамт, рэкамт ды вазёрамт рассыпаюць тукт ды яхуткі каты зь верталётам ды самалётам — дзе ж тут жыць якой рыбе ды пчолам з чмелямт. Высякаюць уздоўждарожную расытннасць, а на яе мейсцы ды самога асіальту высяваюць сельгаскультуры, якія по-тым інтэнсіўна азлоблівающа канцэрагенным речывам з выхланых трубаў аўтамабільных рухавікоў — ці варта пасыли гэтага зыдзіў-лянца, што ў краіне жахлівым тэмпам нарастает колькасць ракавых захворваньняў.

І што самае цікавае — нікому зь кіруючых колаў спрынімае юзаць гэтага. Ва ўсякім выпадку так здаецца. Но чаму тады не ліквідоўвающа злачынныя хібы ў адносінах да прыроды?

Так, той-сёй атрымлівае нейкі штраф. Аднак мер не прымае, паколькі ведае, што паўторна яго за адно ды тое ж не пакараюць. Дый штрафы тыя прамой наводкай бытуюць у саюзны бюджэт.

А экалагічная катастрофа, між тымі, мэтанакіравана набліжающа. Яна ўжо ажапла целыя рэгіёны краіны, як ракавая пухліна распаўсюдзіла свае сымяротныя шчупальцы па Беларусі. Сячы тих трэба не шкадуючи, тэрмінава, што ж відніна. Гнакі на жыць на гэтых съвеце дзеяціяў нашіх.

А хоўваць прыроду ў раёне закліканай раёнаўнай інспекцыі па ахове прыроды. Толькі яе нешматлікаму штату з сумніцельнымі паўнамоцтвамі на ўправіца з нахабнымі гаспадарнікамі, абыякавымі грамадзянамі. Дзеля выкананія плянаў, асабістай выгоды яны на спыняюцца і нічога забаронай.

Увесь народ павінен паўстасць на абарону гаротнай прыроды-матухні. Толькі тады мы зможем замахаць яе ў сёньшнім паразеніем выглядзе для нашчадкаў сваіх.

Дык вось. Каб нехім чынам спыніць разбураўльня працэсы ў гістарычны, экалагічным ды дулоўным жыцьці, козы грамадзянін Бацькаўшчыны павінен вызначыць, якім чынам паўтываць на скарачэннае шляху да нашага нацыянальнага Адраджэння. Вядома, сам-на-сам нічога ні зробіш. Треба абавязкова згуртаваць ды разам, грамадою, румыні ў наступ на аскабалкі нашага чорнага минулага. Толькі вось да каго далучыцца? За кім пайсьці?

Ды хоць за кім, хто нясе да людзей праіцу, супроць каго паўстаюць вернія імперская службі камуністычнага таталітарнага рэжыму. А такіх згуртаваньня, якія не да спарабі сучасным партыйнымі партіям, на Беларусі шмат. Маём на ўвазе новыя палітычныя партыі. Нералічныя тых, аб якіх паведамлялі сродкі масаве гітармациі. Пасты Незалежнасці Беларусі, Беларускі Ліберальна-Дэмакратичны Партыя, Нацыянальна-Дэмакратичны Партыя Беларусі, Беларуская Дэмакратичная Партыя, Рэспубліканская Партыя Беларусі, Беларуская Экалагічная Партыя, Беларуская Сацыял-Дэмакратичная Партыя.

Сапраўди, цяжка разобрацца ў такое колькасць палітычных партыяў. Усе яны, апрача камуністычнае, маюць дэмакратичныя характеристы ды кірункі, ставяць сваёю метаю палітычнай жыцьці беларускага народу. І ўсё ж саю зіравіцца ўсіх іх, самаю бескарысцільна ды самаю добраю аб Бацькаўшчыне ды яе нароцце лічым Нацыянальна-Дэмакратичную Партыю Беларусі. Яе праграмныя дакументы мы зъмяшчалі ў минулым нумары "Пагоні". Уступайце ж у шэрагі НДЛБ! За цаведкамі зъвіртайдзеся ў нашу рэдакцыю.

Ну, а калі вас увогуле пахохае слова "партыя", дык ідэцце ў Беларускі Народны Фронт. Ен якраз і ёсьць згуртаванье ўсіх дэмакратичных пільніў, рухаў ды партыяў на Беларусі.

Плённае вам барацьбы за Адраджэнне Беларуское Незалежнае Дзяржавы!

ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!

## ПА ШАЛЯХУ ПРОДКАЎ

Багатай была калісьці прырода Віцебшчыны ды Меншчыны. Большую частку іх тэрыторыі займалі густыя хваёвныя лясы. Стромкія карабельныя сосны ды яліны вабілі да сябе мары тагачасных гаспадарнікаў. Аднак скрыстаць іх на драўніну ды будматэрыялы не атрымлівалася з-за адсутнасці шляху зношні. І вось над канец 18 стагодзідзя цар Павел-І аддае загад аб будаўніцтве Бярэзінскай воднай сістэмы. Прызначэнне яе — злучыць рэк Бярэзіну з Захоўнім Дзьвініем, а значыць, і моры Чорнае з Балтыйскім. Работы пачынаюцца ў 1797 годзе.

Цяжка цяпер вызначыць, колькі тысячаў ці дзесяткаў тысячаў прыгонных рук руднікамі ды настлакамі выканалі каласальны аўтамат. Уздоўж ракі Сергуч /на мяйсцавому — Бузянка/ ад Бярэзіны да болы рурага речышча быў пракаланы дзесяткі ламетровы спралільны Сергудзкі канал. Пасыля яго злучэнні з Сергучам, водныя шлюзы павінен быць праходзіць па раце цераз возера Манец да возера Плаўна. У гэтых мейсцы находзіцца найбольш кароткі водападзел

ПРАЦЯГ НА БАЧЫНЕБ

Каталіцкі абрад вернікаў праішоў ва ўрачыстое аbstактоўшчы. На кой быў аbstактоўшчы абрэзакі, гарэлі съвачкі, уся зала съпівала на польскую мову съвятых песьні, звязаныя працяваю — казанью да вернікаў выступіў ксёндз Станіслаў.

Приноўтныя выказали съвятыну сардечную ўдзячнасць за працедзеную службу ды пахадалі, каб яна праводзілася ў Лепель рэгулярна. Апрача таго вернікі прасілі, каб ксёндз цераз капітулу дамогся прызначэння ў Лепель пастачынага служыбеля касыцёла ды хутчэшага рабочага вяртання вернікамі храму.

Затым ксёндз пан Станіслаў агладзеў будынак касыцёлу, выказаў свае меркаваныя, што ды як работнік хутчэй каталікі зайдзілі свае законные права праводзіць багаслужэнны ў нормалёвых умовах.

У раганыні аб наведваныні ды аглядае касыцёлу пан Станіслаў выказаў пісьмова ў нататках, якія мы зъмяшчаем без зытненія.

## СЛОВА-КСЯНДЗУ

На Беларусь я прыехаў першы раз і на мінулым тады разам з біскупам Тадэвушам Кандрусеўчам удзельнічаў ва ўрачыстасцях перадачы касыцёлаў каталікам у Мазырн, Гомлі, Бабруйску ды Магілёве. У іядзельле, 15 ліпеня, спаткаўшася з вернікамі зь Мікалаева Шумілінскага раёну, дзе на могілках адбылася імша, хрысьціў дзяцей, спавядаў. Было шмат людзей, якія з задавальненнем кристаліліся маймі послугай. Калісьціх касыцёл, ўжытых на паслугі, было спалены. Невыразна выглядае з-за ракі Ула другі бераг з разбуранымі съценамі касыцёлаў ці царквы. Мяйсцоў лодзі з запалам узяўся за ўзвядзеніе каплицы.

З самага ранку 16 ліпеня прыбыў у Лепель. Ужо на вакзале зарыентаваўшася, што ў съвядомасці людзкое касыцёл не існуе: таковец, кікар гораду, кінуў, што касыцёлу тут ніякі не было. Але "Энергабыт" паказаў адразу. Калі я вінішаў з таксоўкі, сирод драўніны зіравіцца на вуліцы Дзяржынскага ў вочі кінуўся няясны рысні каталіцкага касыцёлу. При ўсіх наведванынтах парадаўшася мае крокі кірунца да съвятыні. І ў гэты касыцёл, хоць зънішчаны, я зайдоў. На дзівярох — вялізны замок. Цераз вялікую шыліну нябачна нічога, што б нагадвала харектар культавага будынку. На першым пляне нібы заварожаны цюк нерухома мінуўся да выхаду стары ЗЛЛ.

Мяйсцоўня каталікі хутка знайшли гаспадара разваліны, які адаў мінуўшчы пашкоджаны дзіверы, і мы зувішы ў касыцёл, праціскаючыся каля машины. У глыбіні было зваленнае рознае аbstактоўшчыне энергагаспадаркі. Толькі скляпеньні ды філіяры нагадвалі, што тут знаходзілася мейсца малітвы. Праз разбураны дах вада на съценах намалявала фантастичны падвойкі. Паміж філярамі паставілі съцены і тут жа трансформатор. Бакавыя памяшканіні для хору перабудавалі ды аbstактоўшчы пад захоўванье гішае энергаапаратуры. Тынкоўка кавалкамі паадцільвалася. Мейсцамі цудам

ПРАЦЯГ НА БАЧЫНЕБ

# ПАГОНЯ №9(11)

басейну Чорнага ды Балтысцкага мора". Аднак возера Плаўна басейн Чорнага мора ды возера Бярэшча басейн Балтысцкага мора разъединил 3 кіламетрау багністых балот ды непраходных гушчароу. Загрукале і тут сажеры пригоньнікау, замільгалі адпалираваны да близку ридлеўкі... З Плаўна ў Бярэшчу хлынулі воды па злучальнym

канале Бярэшчины да Бярэштиканале. Аднак речышча не ад вёскі Верабкі да ўпаданьня ў раку Эсу было надта зъвілістым... Нараджэнца двуххштатовай кіламетрови Верабскі канал. Далей шлях баржау ды пытоу меркаваўся па рапе Эсе, возеру Лепельскому, рапе Уле ў Заходнюю Дзвінку. Кароткія спрамляльныя каналы быті пібудаваны ў вусьці Сон ды за Чашнікам на Уле. Даўжыні ўсіх систем 169 кіламетрау. Пракапана злучальних ды аводных каналу 24 кіламетры. На тих узъвідзенія 14 шлюзовых отсекі. Першыя баркы з драўнінай праішлі ў Бярэштиканале ў Заходнюю Дзвінку у 1805 годзе.

Не адно чалавече юніцё забрала німёгкая праца на будаўніцтве стотэм. Аднак цэлія паселішчы выратавала ад галоднай сімерице функцыянаванье воднага шляху, бо ў тысячу безъязельных сяляніні зывіліся адносна стабільных заробак. Сёмімі жыхары навакольных вёсак нарыхтоўвалі ды сіցігвалі да ракау драўніну змою, стоячы па пояс у съюдзенай вадзе, вязалі плыты вясною, чаплялі их да баржау. Толькі не самаходныя быті на той час баркы...

Бурлакамі работалі дрываsecti. Запрагаліся ў лямкі ды пад съякотнімі сонечнымі промінямі, праліўнымі дажджкамі ды халоднымі вітрамі, па бойкіх дамбах каналау ды топкіх берагах ракау цягнулі супроць пышні баркы з шлітамі да вытоку Бярэштскага канала. Далей спадарожная піньня рабілася саўзьніцай шлітагонау.

Здаралася, што ў съякотнае лета мячела Ула, і вымушанае падарожжа спынялася да наступнае вясны. І ужо толькі ў Рызе дрэванарыктоўшчыкі атрымлівалі разылік за сваю працу.

Нядоўга пратынавала Бярэштская водная система. "У канцы 19 стагодзіці з-за канкуренцы чыгунак, празьмернай висечкі лясоў, абмілення ракау ды вазёраў" система стрыніла гаспадарчое значэнне. Гідратэхнічны збудаваны разбуриліся". Так паведамляе "Энциклапедыя прыроды Беларусь". Я ж хачу ўнесыць тая-ся карэктывы ў апошні сказ энциклапедычных звестак аб старажытным шляху.

На сямі разбуриліся шлюзы. Яшчэ на мяжы пінглідзеяў ды шанцілістнікі гадоў нашага стагодзіція моцнія збудаваныя з тавіненікі пераіправалі з берага на бераг. Стаяні бы ти немаўвешчы пакуль /шанцілістнікі амаль не гніе на ўадзе, и ў зімі, и гадзіні, і паветры/, ды сквапішсьць лодкаю за які год рапіла лёс стара-жытнікі шлюзу. Агледзеліся місцовыя механізатары, што вароты гіньяя другасная сіравіна! І сотнімі конскіх слаў заружлі ад пералістоўніци. І зарадавалена панерлі руки штатных нарктоўшчыкі — плян на каліровых металах будзе выкананы...

Ушчэнт разбурилі шлюзы. Толькі рашткі памідорных зрудбаў яшчэ доўга будуть напамінаць людзям аб той варварскай эпосе адзінства пачуцьці съявітасці ў людзкіх сорцах.

Толькі на Бярэштскім канале агледзеліся, што пасынкіліся бурыні старое — панесла яго візваленая піньня воды запаведнага возера Плаўна ў Балтысцкое мора. Зъмілеў невялікі вадаём, гінуч пачаў. Кінулася ратаваньня небареку ахойнікі прыроды. У вёсцы Валова Гара, непадалёк ад вытока канала, пібудавалі аны цэвье плаціны сучаснай канструкцыі. Затрыманая піньня зноў напоўніла Плаўна, а заадно і штучнае речышча пімеж новымі гідразбудаваныні. Веліч наўфу працаўнікі. Ді нядоўга цішыўся ён сваім адражэннем.

Некалькі год назад у паводку пералоўніўшы Плаўна воды накінуліся на першую плаціну, разбурилі яе жалезныя запоры, бетонаваную аснову ды памчалі на Балтысцкую. Зноў наці возерам напісала неўядомка. І зноў рікнуліся ратаваньня вадаём рэспублікі Бярэштскага запаведніку. Ды толькі сумніцельны шлях выбраў на гэты раз — на скорую руку перагардзілі дзізвумі пясчанімі дамбамі віток Бярэштскага канала. Возера апрадзіласт. Канал загінуў.

Ніхто ціпер не захоча выцікоўваць сродкі на будаўніцтва плаціны замест дамбаў. Нікога не хвалое, што жыхары Валовай Гары ператварылі нахільныя берагі Бярэштскага ды Верабскага каналау ў съметнікі бытавых адходаў. Тым больш не звыртаюць людзі увагу на паваленны дрэві, што забарыкадавалі сучаснае кволе речышча канала Сергушкага. Паступова забываюць алатары-рыбаловы і наўфу веліч павольнай Бярэшчы, палову якой у сінадзеяўных гадох торфараспрацоўшчыкі ператварылі ў сучасную канаву.

Зънікілі колісь па-казачнаму багатыя рибныя запасы ўсіх з'віннікі Бярэштской воднай сістэмы. Амаль паўсяціна паваліліся граніцкія бярозы-волаты, што сіваты разглінаваныя каронішчамі мачавалі дамбы ўздоўж каналау. Дажджы, вясновія воды ды піньня безперашкодна разбурилі іх у гімліркіх месцах. Там-сям сінінія бульдазерністы дамамаглі стыгі, будуючы зручнія броды для прамысленій тэхнікі.

Тэрмінова, нэацкідна треба ратаваць пытомных працаўнікоў, волатаў, прыгажуноў — Сергушкі, Бярэштскі ды Верабскі канали.

Прашыг на вачыне

захаваліся съляди брасак, закапчелія діам. Унутры касыёл выглядаў оніцам пасыя пабоіща. Здавалася, што съляди плачуть ад болю: дождик ды сънег пансавалі іхлу на іх праціваконных праёмы ды дзягікі ў даху, съпачыльна "пабудаваны" сучаснымі "гаспадарамі" для аздоводу дыму. Шматгадовыя бытозы на даху съведчалі, што эксплуататыўны будынку не быў зацікаўлены ў яго захаваныні ды несъядома прадуктамі кашчунства ні толькі да съвятыні, але і да каштоўнага помніку архітэктуры.

З хаты, якая побач з храмам ды раней належыла парабі, вышлі жанчыны ды мужчыны з образом Маткі Божкі, хлебам-сольлю вітаюць каталіцкага ксіндзіца. За гімі стаць вялікі гурт хрысціянаў. Многія зь іх упершыню ўбачылі съвятара-каталіка.

Пасыя споведага была імша. Сълзы прысутных тлумачаць, што перажылі яны за гады "усенародніга" прыгусовага бязъвер'я. І мне ад душі было шкода іх. Бачна, што гэты народ у минулым быў пазбаўлены ўсіх чалавечых каштоўнасцяў, паральна абкрадзены ды зъніважаны як і гэты касыёл.

Пад час разыгтанія мне казалі: "Калі ласка, прызджайце да нас яшчэ, бо ўсе мы прагнем Бога".

Доўга слухаў я гісторыю барашон вернікаў за вартаніе ім касыёлу. Гучала гэта так, як у сучаснае маладёжнае чесьні: "Адчыніце нам Бога". Каталікі марынцаею, што будуть выслушаны іх просьбы ды ім верніць касыёл, прыгоды для маленькі. А самі лінчуюць замкну, дамамагаль у амніяльны касыёл. І яны ж усімі кашуль, што ім треба баяцца касыёлу, ксіндзіцу". І тыя, і тыя несуть толькі любоў да Бога і любоў да Бога чи пачуцьця, як хіль у міры ды згодзе.

Каталікі будуть удзячныя рабінам уладам за кутчынае становічча віфансіяна гетага пітання. Нині загадзя цікавы ўсімі людзямі добрае волі, якія дамамогуць варучы варнікам іхнюю съвятыню — католік Святога Казимира.

КОНДІС СТАНІСЛАВ

## ЯК НЯДАУНА «ВЫЛУЧАЛ»


Пад час апошніх выбараў я пачаў наўфу звольнені з экскаватора дарамонтнага завода. І старыню цехкаму, мяне запрасілі ў кабінет да дырэктара. Там ужо сядзелі начальнікі цахоў, сакратар першакаму Валеры Паўло, інструктар раіканту гірты, ды сам дырэктар заводу Валеры Пліско.

Слова бяро "галоўны" катуніст заводу Валеры Паўло ды заняўляе прыкладна наступнае: мы тут парыліся і рашылі працаваць канцыдатамі ў дэпутаты гарсавету дырэктара Валерия Пліска ды мастстра Сяргея Касырчэнку, а ў воласовет — зварычніка Петру ўшкавіча. Далей нам конкретна працаваўвалася пазнаўліць зь людзьмі, каф тых падтрымлі трох заводцаў-канцыдатагаў.

Так адбылося "вылучэніе" канцыдатаў. Таму і не абранія на выбарах шаноўніцы спадчари Валеры Валеры, што іх унічэгавалі піцягна вачыне

Для гэтага неабходна набудавань ў вусычкіх чынішах, меншам! Уміцавашь дамон — на надта шмат сроціў! Пойдзе на гідратэхнічны работы. Затое Беларусь атрыма не толькі выдатны адрос-таўрваны помнік гідратэхнічнага будаўніцтва 18-19 стагодзьдзяў, але і цудоўны мейсін для алічынку, эксперты, турыстыкі маршрутаў. Краявідаў, прыгажайшых за тутайшы, башай нідзе на знайдзеш.

Ужо літаральна сбыны небходна адлукань выдаткі на ўтриманне штатнай адзінкі вартавінка сістомы. Ды на дзеда-пенсіянера па-



садзіць на гэту пасаду, а знайсці чалавека, сапраўды апантанага ідэяй адраджэння! Помнік нашае мінуўшчыны.

УЛАДЗІМЕР ШУШКЕВІЧ

## У САЦЫЯЛІЗМЕ ЯК У САЦЫЯЛІЗМЕ

Нашая газета—не апошняя інстанцыя. Нават па-  
"пльваць нехім чынам на заборакрачаных пасківых  
рэандэиста" яна на можа. Не абавязаны яны пакуль  
рэагаваць на критику, што гучыць з бачынаў не раз-  
мельнае незалежнае пресы. І ўсё ж да нас звязта-  
юцца лодзі са сваімі кроўдамі ды нягодамі. Тлумачы-  
мы, што наўрад ці цанаючакім злагоды з канэкс-  
сесаўскімі злачыствамі: нацта цяжкія яны, нацта  
ўпльзовыя партыйныя тузы іх чыніць. Аднак не зда-  
вша нашыя наведальнікі. Просніць ацзінога: мара-  
льнае падтрымкі на бачынах "Пагоні". "Лодзі ж па-  
чытаць! Няхай прафду вецаць!"

Такія звароты да нас зрабіліся ўжо амаль што  
штампам: ідуць ды ідуць лодзі з адноўкаю ды  
песьбаю. Адных пераконваем у большае дзеянісці  
выступу з дадзеным пытанынем на мітынгу і на ба-  
чынах афішынае пресы, ішым увогуле атмакшлем  
друкаваць набалелае, бо распаведзенае штока ці зу-  
сім немагчыма праверніць. А вось сълесару з экспа-  
валерамонтнага заводу Алею Дудо ашлюць не  
знаты—вельмі ўжо ненарочная хлапчына ад борак-  
рату, а штурм ішчае з звольненем з заводу пагражай-  
ць. Гому і пацаем яго апоядці у тым сантывінне,  
які пачулы ад яго.

Лічэ ў скрэдзіне вясны дзесятых "Фрацава" ма-  
стэр на тым участку, дзе сълесары" злесь, Вале-  
ры Крыкі, і моўчи, патаемна ед пачнічаных,  
атрымліваў гроши за працу на пад"Фініку", хоць кі-  
равалі тэхнікаю ўсею брыгадаю без яго ўдзелу. У  
выніку за 2 гады ды 1 месяц зь дзяржчынае ў вале-  
рьеву кішэню перавандравала 900 рублёў. Пасля ви-  
дзелення гэтых махніцніх рабочын, що звязта-  
юцца да дырэктара завода. У курсе правы—парт-  
кам, прафкам. Рэагаваныя ніякага. Прыпіскі Крыкі  
працягвае ўжо за іншую фіктыўную дзеянісць.  
За лоты—сакавік 1988 году яны склады некоторым  
членам брыгады ды самому мастэру калі 600 рублёў.  
Адразу зазначы, што магчымасць падобных махні-  
чын на ЭРБ Алею Дудо звязвае зь сямейнасцю на  
прадпрыемстве—жонка Валерия Сой"я займае пасаду  
начальніка адзьдзелу працы ды заробкі, а жонка  
Удзельніка прыпісан зваршчыка брыгады Мікіты Па-  
малейкі працевала там жа на міроўшчыне.

Савати "група таварыстаў", а не  
сам народ.

Лі зусім не хачу гэтам новы-  
лічкім апоядцам кішунь чечь на  
сумленыне апаратных вылучэній.  
Мушу толькі звязтаць увагу на  
тое, што праваліліся гэтчы лодзі  
менавіта таму, што былі стаўлені-  
камі апарату, а не народнамі вы-  
лучэніямі.

Калі ж мы набуваіміся цемакра-  
ты? Калі развучыміся дыктаваць?  
Няўко склад Вярхоўнага Савету Бе-  
ларусі ды ход яго сесіі не рас-  
пашчаць вочы лодзей, каб убачыць,  
хто ёсьць хто? Няўко праз 4 з па-  
лова гады мы зноў прагаласуем за  
далейшэе загубленыне Бацькаўшчыны,  
калі да таго часу яна зусім не  
развалицца?

АЛЕСЬ ДУДО,  
БЕСТРАДУНЫ.

Цудо не сумаківацца. Несправядлівасць гры-  
зе сумленнае сэрца. Звязтаеца ён у рабінную пра-  
куратуру вусна, потым пиша дэльце афішныя заявы.  
Прыпіскі спыняючыя—напаложаліся прыпіскі. Ма-  
істра Валерія Крыкага съпешымі парадкамі пераво-  
дзяць старымі маістрамі у іншы цэх.

У 1983 ды 89 гадох /а пачалася гісторыя з  
прыпіскамі ў 87-м/ заявамі займаўся Лепельскі  
А.С. Але супрацоўнікі саваю справу зрабілі ды пе-  
радалі ён працягіні.

Супроцоў Крыкага быў ўзбуджана кримінална  
справа. У съвецкіх трапілі тыя, хто на справе па-  
звінен быў заніць мейсіца падсльедчага. Супрацоўні-  
кі працягіні паведамляюць спадару Алею, што  
складу злачыства ў дзеяньнях маістра ніяка. Усе  
закіае.

Тады Алею Дудо звязтаеца ў працягіні працягіні  
справы. Адтуль на традыціі заяву спускаюць аб-  
ласному працягіні, той паведамляе сълесару, што  
справаю займаеца лепельскі працягіні, ды кола, за-  
мыкаеца.

А Дудо тым часам рашылі скарачыць з завodu.  
Іно і ня дзіўна—нягодны ён чалавек для начальс-  
тва. Ну каму, скажыте, спадабаецца, калі не іх  
там шаранговы сълесар съмелі паведамляць камісії  
на бараньбе з г"янствам, што стары маістар Вале-  
ры Крыкі п"яны на працы. І тут таксама меры не  
примаюцца.

Вось якая дзіўная гісторыя. Праўда, тыповая,  
бо ўсе саціялістычныя прадпрыемствы раскладаюць  
падобным чынам. Незразумела толькі, чаму галоўныя  
праваахоўнікі—працягіні ўсіх рангаў—не прынят-  
ваюць да адказнасці вінаватых за прыпіскі, а за-  
адно і за валакіту? Цікава, ці ўступяцца яны, калі  
спадар Алею будзе звольнены з працы? Наўрад  
ці, бо на баку падобных парушальнікаў—канэксеса-  
ўская імперская ідэялётгія. А працягіні служаць  
ёй!

ПАСТСКРЫПТУМ. Калі ўжо матэрыял быў падры-  
таваны да друку, стала вядома, што сълесара Але-  
ю Дудо звольнілі па скарачэнню штатаў. Чаму ме-  
навіта яго? Ці задумаеца над гэтым працягіні?

УЛАДЗІМЕР ШУШКЕВІЧ

## НЕ СОГЛАСЕН С ПОЛИТИКОЙ КОНСЕРВАТОРОВ

В первичную партыйную организа-  
цию колхоза им. Калинина  
Ленельского р-на от члена  
КПСС с 1963 года Шуневича  
Анатолия Иосифовича.

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мое заявление на предмет  
исключения меня из членов КПСС, ибо я не согласен  
с позицией партапарата республики, нашего района.

В настоящее время с молчаливого согласия ЦК  
КПСС вся власть на местах захвачена партапаратом,  
установлена диктатура первых секретарей райкомов.

Воля одного человека не должна выдаваться за па-  
ртийную диципліну, воля одного человека подменя-  
ет Устав партии. Подавление всякого инакомыслия,  
ложь, навешивание ярлыков, психологическое уни-  
 тождение человека как личности, тем более члена  
партии, было и остается политикой функционеров  
от партии, прикрывающих свои действия именем па-  
ртии, именем народа. Это кончунство. Более того,  
я уверен, что некомпетентность аппаратчиков в во-  
просах экономики, хозяйствования, безответствен-  
ность и безнаказанность за действия, противореча-  
щие законам и здравому смыслу, не позволят обще-  
ству выйти из кризисного состояния, куда завели

# ПАГОНЯ №9(11)

то никогда не было сталинизма.

В настоящее время парламент сформировался как клан и все силы направляет против демократического общества, против глубоких реформ в партии, земли, промышленности, но не на то, чтобы их новым содержанием.

События последних лет, итоги 28 съезда КПСС, ход выборной кампании и сессии Верховного Совета БССР со всей убедительностью показали, что сам народ и его прогрессивные силы являются действительным авангардом на пути к лучшей жизни.

Парламент отказался от покаяния перед собственным народом, не отказался от догматизма, от идеологизации экономики. Отсюда принятие законодательных наказанных законов, имеющих декларативный характер.

В таких условиях считаю своей пребывание в рядах КПСС невозможным. Мой жизненный путь — с моим народом, либо считаю, что самое высокое звание — это быть честным гражданином своей Родины. Не хочу быть больше слугой функционеров от партии и их спричиников, не хочу быть их олонсом.

Прошу считать меня выбывшим из КПСС с июля 1990 года. Вопрос об исключении прошу рассмотреть без меня.

14 июля 1990 г.

ПОДПИСЬ

## А че баг яроўна дзеліць?

Дэяна атрымліваеца. Кіраўнічыя фонды кіраўніца аб раўнаправі ды канцы прывілеім, а самі працягваюць іх для сябе ствараць. Так, партыйная большасць Вярхоўнага Савету Беларусі на закрытым паседжанні, при адключаных рады — ды тэлетрансляцыі, працягнула палажэнніе аб тым, што "народнаму дэпутату БССР, вызваленому ад выкананняя службовых ці вытворчых абавязкаў у сувязі з працай у Вярхоўным Савеце БССР, калі ён не мае пастаяннага месца жыхарства ў Мінску, даецца жылая плошча на ўсю сям'ю ў Мінску".

А вось бліжэйшы да нас прыклад. Лепельскаму лягасу прышло загад з вобласці аб забесьпечэнні трох ульявовых асбоў абласнога маштабу будаўнічым лесам для ўзвядзення асаўстых лагашчаў. Кожны з іх павінен атрымаць па 60 кубаметраў драўніны. А ўсяму калгасу "Салот" на рамонт прыватнага сектару выдзяляеца 40 кубоў.

Прозьвішчы трох тузоў нам устанавіць не удалось, бо работнікі лягасу вельмі ўжо баяцца страціць мейсца працы за раскоакрэчванне наменклятурнікі тайны. Жыві Куршак!



*Салот*

Адрес редакции: 232600 Віцебск, Пілілю 3. Телефон: редактор 221415, справы 226206, телекс 221531

Уважаемі Уладзімер,

Письмо Ваше получили давно, все собирались его поместить, хотя бы частично, по блокада сократила нашу газету вдвое, так что место оставалось на наиболее актуальных по ситуации материалах. Что же касается Белоруссии, то мы никогда не думали, что вся она попадает в партийную узочку. Спасибо Вам и Вашим единомышленникам — лепельцам за солидарность. Надеемся, что в дальнейших наших отношениях это сыграет свою положительную роль, во всех отношениях.

Желаем Вам всяческих успехов и благополучия. Если будет что-нибудь интересное может быть, Ваше предпринятие сотрудничает с Литвой?, то пишите нам, постараемся опубликовать, намечается просвет с бумагой.

Еще раз спасибо.

ВІТБІЙСК, Уважаючы Ваш Н.ШАЛОРЕНКО,  
5 жнів'я 1990 ПОДПІСЬ ЗАВ.ОДДЕЛУМ ПІСЕЛ

## ПАЛІТЫЧНЫ АНЕКАДОТ

— Але, чёта скольня?

— А ё вак шва ёсьць?

— Не.

— А дзе ёсьць?

— У Зглішчі.

— У...

## ПРЕСТУПНОЕ РАВНОДУШИЕ

Со дня опубликования этого обращения в газете Лепельского отделения Белорусского Народного Фронта к правящим органам городского и областного Советов, а также КГБ предъявляется требование о незамедлительной помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы в срочной их эвакуации, принятии всех возможных мер в этом деле не для определенных личностей, а для десятков тысяч простых смертных.

Считаю необходимым заявить, что руководящими лицами упомянутых инстанций проявляется равнодушие не только к людям, оставшимся в пораженных зонах, но и к наличию радиации в завозимых оттуда товарах. Об этом заявляю официально, поскольку сам являлся участником частной проверки наличия радионуклидов в некоторых продуктах питания и стройматериалах, привезенных в Лепель с Зоны. Содержание радионуклидов превышало временные нормы, которые преодолевают существующие в 60-70 годах в 10 тысяч раз, в шебенке, завезенной в ДСУ-34 из Микашевичей Брестской области, керамзите в МГМК-75, сахара, конфетах "Коровка" и др. Проверка проводилась в мае.

Ответственные лица должны знать, что в случае повторения подобных наплевательских отношений к здоровью людей, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру Белоруссии с заявлением о привлечении к уголовной ответственности их. Это в первую очередь касается председателей исполнкомов и прозидиумов Советов, первых партийных секретарей. И чем скорее это произойдет, тем увернее может быть население в действительной заботе государства о его здоровье и благосостоянии.

Данное заявление считают необходимым распространить по всем Народным Фронтом всех республик.

ВЛАДИМИР ПОЛІСКИХ,

ПРЕДСТАВІТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРОДНОГО ФРОНТА.

АД РЭДАЦІІ: Слушаю пітаньне ўзыняе сябра Маскоўскага абласнога Народнага Фронту. І ўсё я мусім крыху крэтична аднесціся да матар"яду. На хапае ў гім конкретнік. Калі ли дзе правяраліся цукар ды цукеркі? Адкуль яны завезены? Якія дакументы складзены? І калі ўжо пішла гаворка аб наўясці? рагнёнакідаў у таварах, кочам давесын да съездчання лепельцаў, што лепельскія франгоўцы пералічылі гроши Маскоўскага краме "Электроніка" за 14 метр, які павінен паступіць нам у 4-і квартале сёлета. І чым, што тады сумнінім аб наўясці рагнёнакідаў ды праціўвасці информации санэпідстанцыі будзе паклацзены канец.

## ШЧЫРА ДЗЯКУЕМ

сюзорам, якія выявілі срочныя на выданніе "нагорні":

Лепель з вуліцы Войцеха

5 рублёў

бесплатным лісце Дую

1 рубель

Рэдактар ды выдавец Уладзімер Шуткевіч.

Адрес цы кіраснайцэнцы ды пераводаў:

211180, Віцебская вобл., г.Лепель, вул.

Менская, д.10, кв.13, Бунткевічу Уладзімеру.

Друкарня Віцебска.

Комп. пінаклю ў Ленелі — 40 капеек.

Націц 999 асобнікі.

Нагорні, што бяз вашых ахвяраваній цалкам мае відношэнне "Пагоні" будзе немагчымы.

Меркаваныя "Утара" не давяжкова супадае з першымі нашими рэдакцыі.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!